

х х х  
дай мне руку  
у няскладным дотыку слоў  
спакой павярхоўны  
і маўчанне  
як здзічалы конь  
у прасторы змяркання  
калоціцца ў смуге віхроў

дай мне руку  
прадвесне  
як досвітак у ранні  
ахіляе праменняў пятном  
чаканне

х х х  
нясла на руках  
бязмежнае шчасце  
працягвала да нас  
свае далоні

калатанне  
маленькага сэрца  
да болю блізка  
сіняўкі вачэй

твае

жыццё абяцала  
спаўненне немагчымага

х х х  
як няскладныя рыфмы  
жыццё  
рамонка белых пялёсткаў  
абяцанні  
бязлітасна час глытае  
зацягвае змроку бяльмом  
неспакой сэрца  
трапятанне жыцця  
хваляванні праменняў  
твае словы  
перахіленую да дна  
чашу болю

х х х  
ты там

я тут  
над звіткам слоў  
нясказаных ніколі ў голас

цярэбім час

разгортваю сябе  
забытаная  
у павуціне дзеён сляды  
усё яшчэ  
фіялкай між травы расной  
палоняць

Мар'я Базылюк

дай мне руку  
у несмелым дотыку слоў  
макой павярхоўны  
і лаўчанне  
як здзічалы конь  
у прасторы змяркання  
калоціцца ў смуге віхроў

дай мне руку  
прадвесне  
як досвітак у ранні  
ахіляе праменняў

чаканне

\* \* \*

мела на руках  
бязмежнае шчасце  
працягвала да нас  
свае далоні

калатанне  
маленькага сэрца  
да болю блізка  
сіняўкі вачэй  
твае

жыццё абяцала  
спаўненне немагчымага

\* \* \*

як няскладныя рыфмы  
жыццё  
рамонка белых пялёсткаў  
абяцанні  
бязлітасна час глытае  
зацягвае змроку бяльмом  
неспакой сэрца  
трапятанне жыцця  
хваляванні праменняў  
твае словы  
перахіленую да дна  
чашу болю

ты там

я тут  
над звіткам слоў  
нясказаных ніколі ў голас  
цярэбім час  
разгортваю сябе  
забытаная  
у павуціне дзеён сляды  
усё яшчэ  
фіялкай між травы расной  
палоняць

М. Позышчок